

## Генадзь Бураўкін



...Як мала гэты съвет зямны зъмяніўся,  
Як многа ў ім і подласыці, і сълёз...

## Адзінокая зорка

З кнігі “Лісты да запатрабавання”

### ДРЭВЫ І КРЫЖЫ

Па родным краі колькі ні кружы, —  
Стаяць  
Каля дарог мнагалосых  
Крыжы і дрэвы,  
Дрэвы і крыжы,  
Як верстравыя знакі нашых лёсаў.

Яны супадна цягнуцца на ўзгрэй  
Ад засені  
І палыноў прагорклых.  
І менее з гадамі  
Стромкіх дрэў,  
І более

Старых крыжоў  
На ўзорках.

Яны маўчаць няўцешна на вятрах,  
Аплакваюць дажджамі нашы страты  
І пад высокім небам  
Значаць шлях  
Да вечнасці  
І да бацькоўскай хаты.

І на сваім апошнім рубяжы  
Ты іх угледзіш,  
Толькі азірніся –  
Крыжы і дрэвы,  
Дрэвы і крыжы,  
І зоркамі засеяныя высі...

\* \* \*

Столькі шэрага туману  
На былое напусыцілі,  
Што ня знайдзеш  
Без падману  
Ані казкі,  
Ані былі.

А калі туман разъсеецца,  
Пачынаюцца дэбаты,  
Дзе палякі,  
Дзе расейцы,  
Дзе славяне,  
А дзе балты.

У зачтай спрэчцы  
Стусам  
Боль і гней кладуць на вагі...  
Толькі бедным беларусам –  
Ні запросінаў,  
Ні ўвагі.

Валакуць бясконцым цягам  
На плячах бяду старую...  
Нехта нас на заход цягне,  
Нехта нас на ўсход кіруе.

Нам аруць мячамі нівы,  
Нам сьвінцом малоцяць збожжа.  
І стаім мы сіратліва  
На разъбітым раздарожжы...

### БАЛЬ САТАНЫ

Вы бачылі,  
Як ладзіў Сатана  
Свой шумны баль,  
Як ён увесе съяціўся  
Не ад авацый  
І не ад віна –  
Ад несхаванай радасьці нарцыса?

Ён перамог.  
Ён выйграў трудны бой.  
Ён даказаў съятое права сілы...  
Няхай анёлы  
Сумнаю гурбой  
Глядзяць здалёку,  
Апусьціўшы крылы.

Хай слухаюць яны  
Царкоўны звон  
І съятароў расчуленыя слова,  
Якія ўжо,  
Калі захоча ён,  
І Богам аб'явіць яго гатовы.

Ён крыва пасьміхаўся незнарок,  
Нібыта тлуму гэтаму ня рады,  
Хоць і яму ўжо засыціала зрок  
Крутая неспатоленасць улады.

Ён волю даў  
Усёй сваёй гайні –  
У пінжаках,  
Сурдутах  
І пагонах,  
Бо добра ведаў:  
Пальцам варухні –  
І прыпаўзуць яны  
Да ног ягоных.

Ён быў адзін,  
Як кінуты ў турму.  
І думаў не аб славе,  
Не аб нацыі –  
Аб незайздроснай долі,  
Што яму  
Няма з кім тут  
Ні выпіць,  
Ні абняцца...

\* \* \*

Начному Менску я не давяраю,  
Хаця ніхто на плошчах не галёкае,  
І ходзіць ціша цёмнымі дварамі,  
І ў небе стыне зорка адзінокая.

Ляцяць праспектам познія машины.  
Міліцыянт жазлом уладна тыцкае.  
І лезе ў скверы да дзяячай шыі  
Рука спрактыканая бандыцкая.

Начальнік сыпіць салодка пад аховаю.  
Шукае бомж прытулку недалужна.  
Кухонныя размовы падслушоўвае  
Нядрэмная, негаварская служба...

Ніхто не лемантую і ня сварыцца,  
Ня дыхае ў сыпіну бульдога морда...  
А мне здаецца,  
Што атрута варыцца  
У чорным сагане начнога горада,  
І прывідамі поўняцца гарышчы,  
І ў сутарэньях прыхавалі плаху...

А што ніхто ня крыкне,  
Не зас্বішча,  
Дык гэта ад затоенага страху...

\* \* \*

Калі б Хрыстос і сапраўды ўваскрос,  
Да глыбіні душы ён бы зъдзіўся,  
Як мала гэты съвет зямны зъмяніўся,  
Як многа ў ім і подласьці, і сълёз.

І можа б, нехта славу Богу ўзынёс  
І на съвятыні шчыра памаліўся,  
І хоць на міг да лепшага зъмяніўся,  
Калі б Хрыстос і сапраўды ўваскрос...

\* \* \*

Чаго гэтак сумна  
кувае зязюля на ўзылесьсі,  
Чаго так спалохана  
лічыць мае і чужыя гады?  
Гады ўжо мінулі.  
Іх вецер бяздомны закрэсліў,  
І хваля рачная ўжо іх не прыносіць сюды.

Я іх не шкадую,  
Вярнуцца з былога ня клічу.  
Прайшлі, праляцелі,  
Махнулі крылом маладым,  
Пакінулі ў песні  
І ў небе майм навальнічным  
Дзьве позьнія зоркі  
І восеньскіх вогнішчаў дым.

А што там наперадзе –  
Ціхая старасьць  
Ці куля,  
Ці съвечкі лагода,  
Ці зайздрасьці чорнай нажы,  
Ты мне не гадай,  
Не старайся дарэмна,  
Зязюля.  
Ты некаму іншаму паварожы...

\* \* \*

Я іду,  
Іду,  
Іду  
Берагам адхоністым.  
І ў вірлівую ваду  
Кідаю каменьне я.  
Ты,  
Хаця і на віду,  
А за мной ня ўгонішся.  
Ды і вецер –  
На бяду –  
Сёньня пераменлівы.

Адкажы мне,  
Падкажы  
Колькі лодак спушчана  
На Дзьвіне і на Сажы,  
На Случы і Прыпяці,  
Дзе схаваліся дажджы,  
За якімі пушчамі,  
Дзе мы ў шчасьця на мяжы  
Разам зможам выплысьці.

Мы забудзем кладкі ўсе,  
Ад мастоў адмовімся.  
Плынъ нас лёгка панясе  
Да гаёў прышланых,  
Покуль зоркі на расе  
Замігцяць па-змоўніцку,  
А на згубленым вясьле  
Поўня закалышацца...

---